

ВЕСЬ ВІК

Беларускага Каталіцкага Душпастырства
№.1(2)

Сакавік 1987

ХРЫСТОС УВАСКРОС!

"Калі Хрыстос не ўваскрос, дык і навука наша дарэмная, дарэмная і вера вашая"
(1 Кар. 15:14).

Уваскрасеньне Хрыстове, як можна бачыць з вышэй прыведзеных слоў съятога Паўла, займае асаблівае, адзінае месца ва ўсёй гісторыі нашага збаўлення. Яно зъяўляецца вуглавым каменем усёй нашай веры, без якога не было бы сёньня ні хрысьціянства, ні Царквы Хрыстовай. Быць хрысьціянінам – гэта ў першую чаргу – першым успрыняць усе іншыя праўды хрысьціянскай науки і правілы маралі, – верыць, што Хрыстос, які быў укрыжаваны на зэгад Понцкага Пілата, ўваскрос зімёртвых на трэці дзень і жыве вечна ў славе.

Дык Уваскрасеньне Хрыстова зъяўляецца неаспрэчным гістарычным фактам. Але гэтым ягоне значэнне не вычэрпваецца. Яно зъяўляецца завяршэннем справы нашага збаўлення, якую Хрыстос расплачаў сваім нараджэннем, прыняўшы людzkую прыроду і стаўшыся адным з нас. Уваскросшы, Ён узьняў з сабою гэтую людzkую прыроду, узвысіў яе, "абагавіў", даўши ёй удзел у сваім боскім бясконцым жыцьці і боскай славе. Магіла, у якой было пакладзенае цела Хрыста, але якую жанчыны, што прыйшлі туды на трэці дзень раніцай, знайшлі пустою, набірае ў гэтым кантэксьце асаблівага значэння. Бо ж целу, як і ўсім прадметам рэчыўнага съвету, уласцівая няўстойлівасць, недаўгавечнасць: яно падлягае законам тленнасці і раскладу. Хрыстос уваскрасіў цела, а з ім увесь рэчыўны съвет, надзяляючы яго уласцівасцю нятленнасці, вечнасці. Такім чынам уваскрасеньне зъяўляецца сапраўдным новым актам тварэння.

"Усе, што ў Хрыста ахрысьціліся, у Хрыста апрануліся" (Гал. 3:27). Всё уваскрасеныі Христовым мы знаходзім адказы на пытаньні, якія нас найбольш хвалююць: хто мы такія, якая наша пошняя мэта і цяперашнія заданьні.

Чалавек не зъяўляецца толькі целам: ён не калежыць выключна да рэчыўнага съвету, як цьвердзяць матэр'ялісты. Іхняе разуменне чалавека вельмі супярэчлівае: з аднаго боку чалавек, паводле іх, зъяўляецца вынікам съляпой эвалюцыі бяздумнага рэчыва; з другога – ён уладар рэчыўнага съвету, які ён сваім разумам пазнае і падпрадкоўвае сабе. Выглядзеа нешта на падобненства пены, якая думае (калі б яна магла думачь), што магутная мадская хвала, на вярху якой яна зъявілася на хвілінку, каб неўзабаве зынікнуць блз съледу, падпрадкоўваеца ёй.

З другога боку мы не зъяўляемся істотай чиста духоўнай, што толькі да часу знаходзіцца ў палоне цела, чакаючы вызвалення. Цела зъгрўляеца незд'емнай

складозай часткай нашага "я", без яго чалавек на ёсьць чалавекам. Хрыстос, ўваскрасіўшы цела, даў нам выпаўненіе нашага найбольш запаветнага жаданьня - несъмротнасці. Мы ведаем сёньня, што нашым удзелам ёсьць вечнае жыцьцё, хоць, каб асягнуць яго, мы павінны перайсьці, як і Хрыстос, цераз съмерць. Дык на дзіва, што хрысьціянскі погляд на чалавека жыцьцярадесны.

Са сказанага вышэй можна зрабіць выводы адносна хрысьціянскага жыцьця тут-на зямлі. Перадусім аднак скажам, чым яно на ёсьцы: хрысьціянскае жыцьцё ў Ніякім выпадку не зьяўляецца ўцёкамі ад гэтага съвету. Не, хрысьціянін жыве ў гэтым съвеце. Настойлівай дзеянасцю, выкарыстоўваючы багацьці і магчымасці гэтага съвету, ён стварае духоўныя вертасці, развіваючы дадзенія яму Богам дары-таленты. Такім чынам ён узьдзейнічае на гэты съвет, і стаецца саўдзельнікам Хрыста ў яго адухаўленні.

Дзеянасць гэтая, як і ўся дзеянасць Хрыста, павінна праходзіць у духу любові. Любові ўсеабдынай, у якой ёсьць месца для кожнай істоты, кожнага Божага стварэння. Прыпомнім съятога Францішка Асыжскага, які называў сваімі братамі не толькі усе жывыя істоты, але нават неажыўленыя прадметы, як сонца, месяц і зоркі. Бедачок з Асыжу адчуваў сэрцам, што ўсё, што існуе, створанне Богам і ў некаторай меры адлюстроўвае Ягоную веліч і славу, і таму - кожнае паволле свайго стану, - годнае пашаны і любові. У гэтым крыцеца сур'ёзная наўкуда для нас усіх. Мы маём права і павінны для нашай карысці і патрэбаў выкарыстоўваць рэчы гэтага съвету згодна з іх назначэннем, але не злоўжываць імі. Гэта варта памятаць асабліва ў наш час, калі, дзеля дасягнення часовай карысці, мы часта насыраем пракцэс бяздумнага зынішчэння асяродзьдзя ў такой ступені, што часам ставіцца пад сумненне магчымасць далейшага існавання жыцьця на зямлі.

Безумоўна, наша любоў перш за ўсё скіраваная да іншых людзей, наших братоў і сёстраў. Асабліва да тых, якія церпяць прасльед, "вязняў сумлення", нявінных ахвяраў дыскрымінацыі, тэрору, войнаў; да тых, што церпяць голад, настачу і страты выкліканыя прыроднымі няшчасцямі, або самымі людзьмі; хворых, калекаў, сірот - усіх не пералічыш: у кожным з іх мы павінны бачыць вобраз цярпеньня Хрыста, які шукае ў нас спагады і дапамогі. Памятлівыя малітвы Хрыста на крыжы за тых, якія зъдзекаваліся над ім, наша малітва Хрыста на крыжы за тых, якія зъдзекаваліся над ним, наша ўсеабдынная любоў павінна буць пашыранай і на наших крыйдзіцеляў і прыгнятальнікаў.

У духу любові трэба глянуць на нас саміх і спытацца ці нашым жыцьцём мы дасціўныя звацца хрысьціянамі? Мы ж паклікамы быць съведкамі вялікай і радаснай праўды Уваскрасення Хрыстовага, каб тын, якім не было дадзена ласкі ведаць гэтую праўду, гледзячы на нас, загарэліся жаданьнем пе пазнаньня.

Глянем таксама на нашыядносіны да тых, з якімі нас лучыць супольнае імя хрысьціянаў, хоць на жаль між намі існуюць і паважныя разьбежнасці. Ці мы балюча здучуваём падзел між намі, быццам раны на целе Хрыста; ці мы шукаем

спосабаў залячыць гэтые раны, ці, наадварот пасыпаем іх сольлю? Памятайма крик зблалей душы вялікага хрысьціяніна, съятога Паўла: "Ці разъдзяліўся Хрыстос?" (1 Кар. 1:13).

Вось некалькі думак з нагоды вялікага і съветлага дня Уваскрасення Хрыстовага. Сёньня, больш як Ніколі, нам неабходна старацца зразумець сэнс гэтага здарэння ў гісторыі людзкага роду. Хрысьціянства ад самага свайго пачатку мела нямала непрыхільнікаў і ворагаў, якія рабілі спробы яму пашкодзіць, а нават зынішчыць яго. Ніводная з гэтых спробаў, аднак, не можа раўніцца з тым, што мы перажывам у наш час. Вось ужо некалькі дзесяткаў гадоў на вялікай частцы зямлі, у тым ліку і ў нашай Бацькаўшчыне Беларусі, пануе магутная палітычная систэма, у аснову якой пакладзена здмаўленне існавання Бога. Для яе Уваскрасшы Хрыстос - найялікшы вораг, памяць аб якім неабходна дашчэнту выкараніць з людзкай съядомасці. Наш час - гэта час выправавання і змагання за душы людзкія. Дык па стараймася ўзброяцца духова, цераз асэнсаванье нашага паклікання ў съватле Хрыстовага Уваскрасення, каб магчы съмелі і недвусзначна адказаць на ўсякія атакі пераможнымі клічам:

СЯЛРЯУДЫ УВАСКРОС !

З НАШАГА ЖЫЦЬЦЯ

*У пачатку гэтага году я зрабіў падарожжа вакол съвету і наведаў беларускія асяродкі ў Аўстраліі, Новай Зэляндыі і Злучаных Штатах Амэрыкі. Пакінуў я Лёндан 26 сінення, і вярнуўся 10 лютага. Немагчыма ў кароткіх словам перадаць уражаныні з падарожжа, з беларускіх Багаслужбаў у Сыднэі(4 студзеня), Лёс Анджэлес(17 студзеня), Чыкага (1 лютага: Багаслужба была за супакой душы памёршага годам раней Уладыкі Уладзімера Тарасевіча), і ў Нью Ёрку (8 лютага); з Сустрэчы Беларусаў у Аўстэрлі, якая адбывалася ў часе ад 6 да 10 студзеня ў Мэльбурне і на якой можна было бачыць ахвярнасць і жыцьцяздольнасць беларускага гарамадztva і іх заклапочанасць за лёс беларускага народу; з сустрэчай з прадстаўнікамі невялічкай групы беларусаў у Новай Зэляндыі; са спаткання з беларускай моладзьдзю ў Нью Ёрку. Я мей магчымасць пазнаёміцца з немалымі дасягненнямі беларусаў у розных краінах, а таксама з цяжкасцямі ў іхнія працы. Няраз прыходзілі мне на думку слова Збавіцеля аб багатым жніве і малым ліку працаўнікоў ... Усе, з кім мне прыходзілася сустракацца, вельмі цікавіліся цяперашнім станам і лёсам Беларускай Бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лёндане. І то на толькі на словах, але і спраўаю, як можа съведчыць вялікая сума (змаль 4000 фунтаў) сабранных мною ахвяраў. Я вярнуўся яшчэ больш узмоцнены ў перакананьні, што вялікая задума Уладыкі Часлава Сіповіча мае перад сабою запэўненую будучыню. Карыстаю з нагоды, каб шчыра падзякаваць усім тым, якія, падчас

майго падарожжа, аказалі мне так шмат зразуменя, цеплыні і шчырай, сардзчнай гасціннасці. Калі я тут не называю іх прозвішчаў, дык толькі таму, што на гэта не хапіла б месца. Але хачу іх запэўніць, што памятаю іх усіх у маіх малітвах і прашу, каб добры Бог адудзячыў ім, як гэта Ён толькі можа.

*Прашу памятаць у малітвах нашу царкву Хрыста Спаса ў Чыкага. Пасля съмерці Уладыкі Уладзімера Тарасевіча, у ёй німа да гэтага часу сталага настаяцеля. Кардынал Бэрнардын, Арцыбіскул Чыкага, назначыў часовым адміністратарам а. Джона Макдоннэля – цудоўнага члавека і прыкладнага святара, які за кароткі час зрабіў шмат добрага і здабыў любоў і пашану з боку парафіянаў. На жаль ягоны тэрмін збліжаецца да канца. І вось зноў паўстae пытанье, дзе знайсьці кандыдата на ягонае месца. На жаль беларускіх святароў німа, а сярод небеларусаў цажка знайсьці некага, які б, апрача нармальных святарскіх абавязкаў, разумеў патрэбы беларусаў і хацеў захаваць асаблівы беларускі характар царквы.

*У Парыжы 29 сакавіка беларусы мелі сваю Багаслужбу на новым месцы. Праз доўгі час беларускія Багаслужбы адбываліся ў капліцы Манастыра сясцёр Сыёнскага Божага Маці. Нядаўна, аднак, з пераездам добрых сясцёр на іншыя месца, манастыр быў зачынены. Цяпер нашыя Багаслужбы будуць адбывацца ў старой і прыгожай царкве святога Міколы "ў полі" (Saint Nicolas-de-Champs), якая знаходзіцца амаль побач з памешканнем беларускага душпастырства.

*У Лёндане цяпер ёсьць двух беларускіх святароў: апрача мяне, тут ужо год жыве а. Кастьюс Маскалік, які два гады таму назад скончыў сваю працу ў Ватыканскім Радыё. Дзякуючы гэтаму, Багаслужбы ў нашай царкоўцы святых Апосталаў Пятра і Паўла, адбываюцца штодзённа, нават падчас маіх частых выездаў.

*У нядзелю 4 траўня я лячу на адзін тыдзень у Рым дзеля вырашэння многіх важных спраў. Прашу усіх памятаць у малітвах мяне і справы Беларускай Каталіцкай Царквы. Асабліва прашу маліцца за святарскія пакліканні сярод беларусаў.

а. Аляксандар Надсон

Apostolic Visitor for Byelorussians
Marlborough House, Holden Avenue
London N12 8HS, England